

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Кафедра таможенного дела**

Аннотация к дипломной работе

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ
ОРГАНОВ**

Лизура Екатерина Александровна

Научный руководитель - доктор исторических наук, профессор В.А. Острога

Минск, 2020

АННОТАЦИЯ

Дипломная работа: 60 с., 1 рис., 3 табл., 56 источников, 6 приложений.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Объект исследования – осуществление аудиторской деятельности.

Предмет исследования – деятельность таможенных органов в части проведения таможенного контроля с применением аудита.

Цель работы – комплексный анализ использования аудита в деятельности таможенных органов.

Методы исследования: анализ, сравнение, синтез и обобщение.

Ключевые слова: АУДИТ, КОНТРОЛЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ, СИСТЕМА КАТЕГОРИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ВЭД, СУР.

Полученные итоги и их новизна: в работе проведен анализ сфер, использующих аудит; исследована международная нормативная правовая база в области использования аудита; рассмотрен международный опыт применения аудита в таможенной сфере; оценена перспектива использования аудита в деятельности таможенных органов Республики Беларусь, представлены расчеты, отражающие выгоду для участников ВЭД, а также представлены практические рекомендации по внедрению аудита в деятельность таможенных органов.

Область возможного практического применения: итоги работы могут быть использованы для дальнейшего исследования и разработки стратегий по внедрению аудита в деятельность таможенных органов Республики Беларусь

АНАТАЦЫЯ

Дыпломная работа: 60 с. , 1 мал., 3 табл., 56 крыніц, 6 дадаткаў.

ВЫКАРЫСТАННЕ АЎДЫТУ Ў ДЗЕЙНАСЦІ МЫТНЫХ ОРГАНАЎ

Аб'ект даследавання – ажыццяўленне аўдытарскай дзейнасці.

Прадмет даследавання – дзейнасць мытных органаў у частцы правядзення мытнага кантролю з выкарыстаннем аўдыту.

Мэта работы – комплексны аналіз выкарыстання аўдыту ў дзейнасці мытных органаў.

Метады даследавання: аналіз, параўнанне, сінтэз і абагульненне.

Ключавыя словы: АЎДЫТ, КАНТРОЛЬ ПАСЛЯ ВЫПУСКУ ТАВАРАЎ, СІСТЭМА КАТЭГАРЫЗАЦЫІ УДЗЕЛЬНІКАЎ ЗНЕШНЕЭКАНАМІЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ, СІСТЭМА КІРАВАННЯ РЫЗЫКАМІ.

Атрыманыя вынікі і іх навізна: у рабоце праведзены аналіз сфер, якія выкарыстоўваюць аўдыт; даследавана міжнародная нарматыўная прававая база ў галіне выкарыстання аўдыту; разгледжаны міжнародны вопыт выкарыстання аўдыту ў мытнай сферы; ацэнена перспектыва выкарыстання аўдыту ў дзейнасці мытных органаў Рэспублікі Беларусь, прадстаўлены разлікі, якія адлюстроўваюць выгаду для ўдзельнікаў знешнеэканамічнай дзейнасці, а таксама прапанованы практычныя рэкамендацыі па імплементацыі аўдыту ў дзейнасць мытных органаў.

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў работы: вынікі работы могуць быць выкарыстаны для далейшага даследавання і распрацоўкі стратэгий па імплементацыі аўдыту ў дзейнасць мытных органаў Рэспублікі Беларусь.

ANNOTATION

Thesis: 60 p., 1 illustration, 3 charts, 56 sources, 6 appendices.

USE OF AUDIT IN THE ACTIVITIES OF CUSTOMS AUTHORITIES

The object of research is implementation of audit activities.

The subject of research is activity of customs authorities in terms of customs control with use of audit.

The purpose of this work is a comprehensive analysis of the use of audit in the activities of customs authorities.

Research methods: analysis, comparison, synthesis and generalization.

Keywords: AUDIT, CONTROL AFTER RELEASE OF GOODS, CLASSIFICATION SYSTEM OF PARTICIPANTS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY, RISK MANAGEMENT SYSTEM.

The obtained results and their novelty: in the work analysis of spheres using audit is realized; international legal and regulatory framework in the field of auditing is researched; international experience of audit in the customs area is reviewed; future use of the audit in the activity of customs authorities of the Republic of Belarus is evaluated, calculations reflect benefits for participants of foreign economic activity are presented, and also practical recommendations for the implementation of the audit activities of customs authorities are provided.

Area of possible practical application: the results of this work can be used for further research and strategy development on the implementation of audit in activity of customs authorities of the Republic of Belarus.